

Дзяржаўная ўстанова культуры
“Мастоўская раённая бібліятэка”
Адзел маркетынгу і сацыякультурнай дзейнасці

“ЛЮБІ СВОЙ КРАЙ, ПАВАЖАЙ СВАЮ ГІСТОРЫЮ”

Краязнаўчы бібліятэчны праект
2022 г.



Масты, 2022

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Загадчык сектара культуры

Мастоўскага райвыканкама

А.В.Палуйчык

« 4 » *лютага* 2022 г.



“Любі свой край, паважай сваю гісторыю”

Краязнаўчы бібліятэчны праект
на 2022 г.

Масты, 2022

Любі свой край, паважай сваю гісторыю: краязнаўчы бібліятэчны праект на 2022 г. [Тэкст] / ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”, аддзел маркетынгу і сацыякультурнай дзейнасці; [складальнік А.Т.Дараховіч, рэдактар В.А.Коршун; адказы за выпуск Т.І.Стэльмах]. — Масты: ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”, 2022 . — 7 с.

*Край любімый, край Мастоўскі, край
дзядоў нашых, бацькоў. Любім мы цябе
так шчыра ўсім сэрцам і душой!*
Н.Шэўчык

АКТУАЛЬНАСЦЬ ТЭМЫ

Гісторыя – гэта падмурак, без якога немагчыма пабудаваць будучыню. Для развіцця любога грамадства вельмі важна захаваць і перадаць нашчадкам свой перажыты вопыт і назапашаныя каштоўнасці, стаўленне да герояў, перамог і паражэнняў.

Ведаць гісторыю – значыць быць патрыётам, думаючай і свабоднай асобай, якая ўмее арыентавацца ў сучасным зменлівым свеце і рабіць правільны выбар.

Кожны край мае асаблівую гісторыю, самабытную і непаўторную. Вывучэнне гістарычнага мінулага дазваляе ўзнавіць карціну жыцця нашых продкаў, паказаць вытокі сучаснасці. Кожны чалавек павінен ведаць гісторыю родных мясцін, культурныя традыцыі свайго краю, вядомых землякоў і суайчыннікаў, якія шмат зрабілі дзеля Бацькаўшчыны. А ведаць – гэта значыць цаніць і шанаваць, ганарыцца і будзіць годнасць, пачуццё патрыятызму, без якога няма асобы.

АБАСНАВАННЕ ПРАЕКТА

Патрыятызм з’яўляецца найважнейшай маральнай якасцю чалавека і ўключае ў сябе паважлівыя адносіны да роднай мовы; замілаванне да тых мясцін, дзе чалавек нарадзіўся і вырас; грамадзянскія пачуцці; гонар за сацыяльныя і культурныя дасягненні Радзімы; павагу да гістарычнага мінулага сваёй краіны і атрыманых у спадчыну традыцый.

Бібліятэка – інфармацыйны цэнтр, са сваімі крязнаўчымі фондамі і картатэкамі, у якіх сістэматызуюцца і зберагаюцца звесткі пра край. І каб паўней задаволіць запыты чытачоў, супрацоўнікі бібліятэкі стараюцца як мага паўней адлюстраваць крязнаўчую літаратуру ў фондзе і давясці яе да кожнага, хто мае ў гэтым патрэбу.

Праект дапаможа сістэматызаваць крязнаўчую работу, зрабіць яе больш мэтанакіраванай і якаснай.

1. Агульныя палажэнні

- Краязнаўчы бібліятэчны праект “Любі свой край, паважай сваю гісторыю” (далей – Праект) праводзіцца ў рамках Года гістарычнай памяці і правядзення абласнога конкурсу краязнаўчых бібліятэчных праектаў “Аб мінулым для будучыні”;
- Арганізатарам Праекта з’яўляецца Мастоўская раённая бібліятэка;
- Асноўным выканаўцам Праекта з’яўляецца Мастоўская раённая бібліятэка;
- Праект прадугледжвае ўдзел мясцовых краязнаўцаў;
- Каардынацыю работы па рэалізацыі Праекта ажыццяўляе аддзел маркетынгу і сацыякультурнай дзейнасці ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”.

2. Галоўная мэта Праекта

- Адраджэнне і захаванне гістарычнай спадчыны, найбольш поўнае і якаснае назапашванне краязнаўчых рэсурсаў у бібліятэцы, іх рацыянальнае выкарыстанне для задавальнення інфармацыйных патрэб насельніцтва;
- Пашырэнне інтарэса да краязнаўчай літаратуры і твораў аўтараў-землякоў;
- Актывізацыя краязнаўчай работы бібліятэкі, арганізацыя і правядзенне краязнаўчых мерапрыемстваў;
- Збор звестак аб гісторыі і сённяшнім дні Мастоўскага раёна ў адзіны масіў, папаўненне краязнаўчай базы даных “**Сцежкамі Мастоўскага краю**”, стварэнне і папаўненне краязнаўчай базы даных “**Літаратурная карта Мастоўскага раёна**”.

3. Асноўныя задачы Праекта

- Распаўсюджванне інфармацыі аб краязнаўчых і мясцовых дакументах, краязнаўчых ведаў сярод насельніцтва, а таксама рэкламаванне краязнаўчых збораў і інфармацыйных магчымасцей бібліятэк;
- Вывучэнне культурнай спадчыны, фальклору, народных традыцый і звычаяў, духоўнага адраджэння;
- Камплектаванне бібліятэчнага фонду літаратурай краязнаўчага характару;
- Забеспячэнне доступу да краязнаўчай інфармацыі;

- Прапаганда літаратуры краязнаўчага характару, фарміраванне аблічча бібліятэкі як месца, дзе кожны жыхар зможа знайсці дапамогу і падтрымку ў пытаннях, якія тычацца малой радзімы;

- Абнаўленне матэрыялаў на сайце ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”;

- Папаўненне краязнаўчай базы даных **“Сцежкамі Мастоўскага краю”**, стварэнне і папаўненне краязнаўчай базы даных **“Літаратурная карта Мастоўскага раёна”**;

- Стварэнне ўласных краязнаўчых рэсурсаў на электронных і традыцыйных носьбітах;

- Стварэнне спрыяльных умоў для заняткаў, зносін і правядзення вольнага часу чытачоў.

4. Аб’екты ўплыву:

1. Дзеці.
2. Падлеткі.
3. Юнацтва.
4. Дарослае насельніцтва.

5. Асноўныя напрамкі і механізм рэалізацыі праекта

- Збор і сістэматызацыя краязнаўчых матэрыялаў;

- Папаўненне новымі матэрыяламі краязнаўчыя картатэкі і краязнаўчыя базы даных **“Сцежкамі Мастоўскага краю”** і **“Літаратурная карта Мастоўскага раёна”**;

- Выпуск краязнаўчых бібліяграфічных дапаможнікаў, буклетаў, памятак, даведнікаў;

- Выкананне бібліяграфічных даведак, запытаў па краязнаўчай тэматыцы;

- Правядзенне масавых мерапрыемстваў краязнаўчай тэматыкі: вечароў, краязнаўчых гадзін, сустрэч з цікавымі людзьмі і г.д.

6. Этапы рэалізацыі Праекта

- Падрыхтоўчы этап (распрацоўка, узгадненне, зацвярджэнне плана дзеянняў па забеспячэнню і арганізацыі культурна-дасугавай дзейнасці ў рамках Праекта);

- Практычная частка (правядзенне асноўных масавых мерапрыемстваў у адпаведнасці з працоўным планам рэалізацыі Праекта);

- Абагульняючы этап (выніковыя мерапрыемствы, планаванне перспектыўнай дзейнасці ў даным накірунку).

**7. Працоўны план рэалізацыі Праекта
Фарміраванне фонда, інфармацыйных рэсурсаў, інфармацыйна-
бібліяграфічнае абслугоўванне карыстальнікаў.**

№ п/п	Змест мерапрыемства	Тэрмін	Выканаўца
1	Мэтанакіравана камплектаваць фонд бібліятэк матэрыяламі аб гісторыі Мастоўшчыны	2022 г.	Аддзел фарміравання бібліятэчнага фонду
2	Сачыць за публікацыямі краязнаўчага характару ў перыядычным друку	2022 г.	Кавалеўская І.З., Рабецкая А.С., бібліёграфы аддзела абслугоўвання і інфармацыі
3	Вывучэнне і сістэматызацыя матэрыялу аб жыцці і дзейнасці слаўтых землякоў	2022 г.	Кавалеўская І.З., бібліёграф аддзела абслугоўвання і інфармацыі
4	Папаўненне новымі матэрыяламі краязнаўчай базы даных “Сцежкамі Мастоўскага краю”	2022 г.	Коршун В.А., метадыст аддзела маркетынгу і сацыякультурнай дзейнасці
5	Стварэнне і папаўненне новымі матэрыяламі краязнаўчай базы даных “Літаратурная карта Мастоўскага раёна”	Люты, 2022 г.	Кавалеўская І.З., бібліёграф аддзела абслугоўвання і інфармацыі
6	“Падвясны пешаходны мост у г.Масты” – відэапрэзентацыя	Сакавік	Ярашук Т.З., сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача
7	“Знаменитые люди земли Мостовской” – анлайн-крыжаванка	Верасень	Коршун В.А., метадыст аддзела маркетынгу і сацыякультурнай дзейнасці, Саўко В.Г., адміністратар сісйтэмны
8	“Хатка XIX века. Аг.Гудзевічы” – пазл анлайн	Верасень	Коршун В.А., метадыст аддзела маркетынгу і сацыякультурнай дзейнасці, Саўко В.Г., адміністратар сітэмны
9	“Родной свой край люби и познавай” – анлайн-крыжаванка	Кастрычнік	Коршун В.А., метадыст аддзела маркетынгу і сацыякультурнай дзейнасці, Саўко В.Г., адміністратар сітэмны

10	“Подвесной пешеходный мост” – пазл анлайн	Кастрычнік	Коршун В.А., метадыст аддзела маркетынгу і сацыякультурнай дзейнасці, Саўко В.Г., адміністратар сітэмны
11	“Чалавек трагічнага лёсу. Аб жыцці і творчасці М.Явара” – відэавандроўка	Лістапад	Пакаціло Л.І., аддзел абслугоўвання і інфармацыі

Мерапрыемствы па рэалізацыі Праекта “Любі свой край, паважай сваю гісторыю”. Распаўсюджванне краязнаўчых ведаў

№ п/п	Змест мерапрыемства	Форма	Тэрмін	Выканаўца
1	“Родного края имена”	Дзень інфармацыі	Люты	Пакаціло Л.І., аддзел абслугоўвання і інфармацыі
2	Вандроўка па родным краі	Літаратурны круіз	Сакавік	Ярашук Т.З., сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача
3	“Жыве ў маім сэрцы Беларусь”	Экскурс па родным мясцінам	Верасень	Ярашук Т.З., сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача
4	“Родны край, ты мілы мне спрадвеку”	Паэтычная сустрэча з зямлячкай Васілеўскай Г.І	Верасень	Пакаціло Л.І., аддзел абслугоўвання і інфармацыі
5	“О Родине пишем стихи”	Паэтычная гадзіна	Верасень	Пакаціло Л.І., аддзел абслугоўвання і інфармацыі
6	“Зямлі маёй роднае слова”	Літаратурная імпрэза	Кастрычнік	Пакаціло Л.І., аддзел абслугоўвання і інфармацыі

Выдавецкая дзейнасць

№ п/п	Змест мерапрыемства	Тэрмін	Выканаўца
1	Цыкл буклетаў “Гонар зямлі Мастоўскай”	2022 г.	Мастоўская раённая бібліятэка
2	Цыкл буклетаў “Нашы знакамітыя землякі”	2022 г.	Мастоўская раённая бібліятэка
3	Цыкл буклетаў “Мастоўшчына літаратурная”	2022 г.	Мастоўская раённая бібліятэка

Метадычнае і інфармацыйнае забеспячэнне

№ п/п	Змест мерапрыемства	Тэрмін	Выканаўца
1	Выяўленне і абагульненне вопыту краязнаўчай дзейнасці бібліятэкі	2022 г.	Аддзел маркетынгу і сацыякультурнай дзейнасці ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
2	Правядзенне школы прафесійнага майстэрства бібліятэчных работнікаў “Электронныя рэсурсы бібліотек как средство продвижения краеведения”	Сакавік	Кавалеўская І.З., бібліёграф ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
3	Арганізацыя асвятлення ходу рэалізацыі Праекта ў сродках масавай інфармацыі і на сайце ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”	2022 г.	Аддзел маркетынгу і сацыякультурнай дзейнасці ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

8. Чакаемыя вынікі

Рэалізацыя мерапрыемстваў, прадугледжаных Праектам, стане важным інструментам захавання і развіцця культурнай спадчыны, традыцый і звычаяў продкаў.

Вынік дадзенага Праекта – станаўленне бібліятэчнай установы як цэнтра маральных, духоўных, культурных зносін, цэнтра адраджэння нацыянальнай культуры і традыцый Мастоўшчыны.

Вынік Праекта прадугледжвае:

- Павышэнне іміджу бібліятэкі;
- Стварэнне фонду мультымедычных прадуктаў;
- Падрыхтоўка цыклаў публікацый у перыядычным друку па выніках работы;
- Павышэнне ўзроўню даступнасці краязнаўчых рэсурсаў за кошт укаранення новых інфармацыйных тэхналогій, пашырэння спектру і павышэння якасці бібліятэчных паслуг;
- Павышэнне ўзроўню краязнаўчых ведаў мастаўчан, развіццё цікавасць да чытання краязнаўчай літаратуры, твораў аўтараў-землякоў;
- Павышэнне якасці выдавецкай дзейнасці бібліятэкі;
- Павелічэнне колькасці наведванняў бібліятэк за кошт правядзення цікавых і змястоўных краязнаўчых мерапрыемстваў;
- Павелічэнне колькасці віртуальных наведванняў;
- Умацаванне сувязяў бібліятэкі з устаноўмі і арганізацыямі, зацікаўленымі ў распаўсюджванні краязнаўчых ведаў.